

## ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі  
“Дапаможная школа г.Магілёва”

М.А.Ігнатовіч

02.09. 2019 г.

План мерапрыемстваў  
па папулярызацыі беларускай мовы  
на 2019/2020 навучальны год

№ п/п	Мерапрыемства	Тэрмін выканання	Адказныя
1.	Інфармацыйная гадзіна “Пісьменства і друк Беларусі”(Да Дня беларускай пісьменнасці)	05.09	Бабіцкая А.С., наст. бел мовы
2.	Этнаграфічная вандроўка “Беларуская хатка”	кастрычнік	Субач Л.Л., выхавацель ГПД
3.	Гульня-конкурс “За Беларусь!	лістапад	Касянюка І.С., наст. пач. класаў
4.	Паэтычная хвілінка “Чытаем беларускія вершы”	снежань	Сяцко А.В., наст. рус. мовы
5.	Мерапрыемства “У гасцях у казкі”	снежань	Сілкова А.В., бібліятэкар
6.	Арганізацыя прагляду мастацкіх фільмаў па творах беларускіх пісьменнікаў	на працягу года	Выхавацелі ГПД
7.	Наведванне драмтэатра, тэатра лялек з праглядам і абмеркаваннем спектакляў па творах беларускіх драматургаў	на працягу года	Выхавацелі ГПД
8.	Арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных пісьменнікам-юбілярам	на працягу года	Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы
9.	Правядзенне акцыі “Размаўляем па-беларуску”	кожны чацвер	Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы
10.	Пазакласнае мерапрыемства “Зямля блакітных рэк і азёр”	студзень	Цвілік М.М., выхавацель ГПД

11.	Акцыя “Роднае слова” (пішам дыктант разам)	люты	Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы
12.	Тыдзень беларускай мовы: 1. Выстава кніг «Край мой – гонар мой» 2. Урок беларускай культуры «Наш родны край прыгожы самы» 3. Літаратурная кампазіцыя “Гучы, звонкая мова!” (6-10) 4. Акцыя “Родныя словы на роднай мове”	24.02-28.02	Сілкова А.В., бібліятэкар Выхавацелі ГПД Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы
13.	Вечарына, прысвечаная Сусветнаму дню паэзіі	сакавік	Бабіцкая А.С., наст. бел. мовы
14.	Выстава кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў, прысвечаная Міжнароднаму дню дзіцячай кнігі – 2 красавіка	красавік	Сілкова А.В., бібліятэкар
15.	Залацінкі мудрасці. Беларускія выказванні	красавік	Сіпакова С.І., наст. працоўнага навучання
16.	Вандроўка па гарадах Беларусі	май	Грыцкевіч Т.У., наст. рус. мовы
17.	Экспедыцыі ў краязнаўчы музей г. Магілёва	на працягу года	Выхавацелі ГПД
18.	Экспедыцыі ў бібліятэкі горада	на працягу года	Сілкова А.В., бібліятэкар

## ПЕРСПЕКТЫЎНЫ ПЛАН РАБОТЫ КАБІНЕТА

Раздзел плана	Змест	Навучальны год			
		2019/ 2020	2020/ 2021	2022/ 2023	2023/ 2024
	Падрыхтоўка кабінета да новага навучальнага года	+	+	+	+
	Складанне плана работы на бягучы навучальны год	+	+	+	+
	Рамонт вучэбнай і метадычнай літаратуры	+	+	+	+
	Рамонт кабінета		+	+	+
Работа па эстеты	Афармленне кутка этнаграфіі	+		+	+

	Перасадка і догляд за пакаёвымі раслінамі	+	+	+	+
	Рамонт наглядных дапаможнікаў па прадмеце	+	+	+	+
	Абнаўленне дыдактычнага матэрыялу	+	+	+	+
	Замена фіранак на вокнах			+	+
<b>Учебно-методическая работа</b>					
	Афармленне інструкцый па ахове працы і тэхніцы бяспекі	+	+	+	+
	Сістэматызацыя вучэбна-нагляднага абсталявання	+	+	+	+
	Правядзенне пашпартызацыі пакаёвых раслін кабінета	+			+

Распрацоўка прэзентацый па тэмах :  «Беларускія асветнікі»  “Максім Багдановіч»	+		+	
Складанне тэставых заданняў па тэмах  «Назоўнік»,  «Прыметнік»,  «Займеннік»,  «Новыя правілы арфаграфіі»	+		+	+
Распрацоўка каляндарна- тэматычнага планавання па прадмеце	+	+	+	+
Распрацоўка планаў- канспектаў для адкрытых урокаў	+	+	+	+
Правядзенне прадметнага тыдня	+	+	+	+

	Арганізацыя і правядзенне конкурсу па літаратуры сярод вучняў 8-10 класаў		+		+
	Распрацоўка сцэнарыяў пазакласных мерапрыемстваў	+	+	+	+